

**КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  
ДЛЯ ВУЧНЯЎ 8-11 КЛАСАЎ**

*Паважаныя школьнікі і абітурыенты!  
Прапануем вам выканаць наступныя заданні.  
Адказы дасылайце ў выглядзе запоўненага бланка адказаў\*  
(форма бланка прадстаўлена пасля заданняў)  
Максімальная колькасць балаў – 52*

1. Адзначце словы з падоўжаным [ш]:

- 1) паднёсшы;
- 2) застрэшша;
- 3) расказчык;
- 4) шчыры;
- 5) з шумам.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

2. Да рускіх слоў вусна падбярыце беларускія адпаведнікі. Адзначце тыя з іх, у якіх ёсць падвоеныя літары:

- 1) реальностью;
- 2) подкованный;
- 3) подземелье;
- 4) колонна;
- 5) потепление.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

3. Адзначце выпадкі правільнага чаргавання зычных у аснове слова:

- 1) касіць – кашу;
- 2) смех – смяшыць;
- 3) мушка – мушке;
- 4) скруха – у скрусе;
- 5) малако – у малаке.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

4. Адзначце назоўнікі з канчаткам –ы (-і):

- 1) у просін\_;
- 2) пры двухмоў\_;
- 3) аб геро\_;
- 4) на машын\_;
- 5) у водар\_.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**5. Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні да роду назоўнікаў:**

- 1) сонечны Сочы;
- 2) абавязковая перапіс;
- 3) адзначыў назіральнік Зорава;
- 4) з ціхоней Косцікам;
- 5) выгнутае брыво.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**6. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна:**

- 1) Рыба гуляла на волі, яшчэ не шукаючы глыбокіх ям.
- 2) Бусліха, выказвая мацярынскую радасць, рассыпала звонкі клёкат.
- 3) Ехаўшы да бацькоў, Максім думаў аб нечым сваім.
- 4) Фядорка – танклявае сціплае дзяўчо – мыла бялізну, схіліўшыся над начоўкамі.
- 5) Рыхтуючыся да экзамену, у нас былі незразумелыя пытанні.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

**7. Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі:**

- 1) Хочацца, каб нашым людзям стала радасней жыць на гэтым свеце.
- 2) Самым паважаным чалавекам у нашым мястэчку быў тады дырэктар гімназіі.
- 3) Госці на гэтым вяселлі былі больш мілейшыя, чым нашы родзічы.
- 4) Не ўсе ведаюць, што граб цвярдзей іншых дрэў.
- 5) Спакуса ўзяць самы смачны кавалак была большая за матчыну перасцярогу.

*Максімальная колькасць балаў – 4*

**8. Адзначце сказы, дзе пішацца НІ:**

- 1) Куды н\_ кінь вокам, на ўсім бачыцца след восені.
- 2) А вось зайцам н\_ да адпачынку, бо можна хутка трапіць на вострыя лісіныя зубкі.
- 3) Ранейшае ўжо ніколі н\_ зможа вярнуцца.
- 4) Немагчыма было н\_ халоднага з'есці, н\_ гарачага чаю папіць.
- 5) Як н\_ дзіўна, але наступным летам яны зноў сустрэліся.

*Максімальная колькасць балаў – 6*

**9. Адзначце словы, якія ў сваім саставе маюць суфікс (суфіксы)::**

- 1) млынар;
- 2) дысцыпліна;

- 3) хадзьба;
- 4) склаў;
- 5) зямля.

*Максімальная колькасць балаў –6*

**10. Адзначце сказы, у якіх часціца НЕ (НЯ) пішацца разам:**

- 1) Духоўная і культурная спадчына, накопленая пакаленнямі продкаў-хлебарабаў, (не)магла (не)абудзіцца ў таленце Паўлюка Труса.
- 2) Хіба ж вам (не)хочацца, каб з гэтых жыватворных крыніц выцякала паэзія, чыстая, светлая?
- 3) Усё жыццё – (не)лёгкая вандроўка.
- 4) На гародзе засталася (не)праполатая дзецьмі градка.
- 5) (Не)кранутая ежа стаяла на сталe.

*Максімальная колькасць балаў –4*

**БЛАНК АДКАЗАЎ\***

Прозвішча Імя Імя па бацьку*	Школа (указаць адрас школы з індэксам), клас	Населены пункт	Адрас (указаць поўны дамашні адрас з індэксам) і тэлефон для сувязі	Е-mail (калі ёсць)					
<b>ЗАДАННІ</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>АДКАЗЫ</b>									

**\*Звесткі неабходна ўказаць поўнасю і разборліва.**

**Адказы варта даслаць да **31 снежня 2018 года.****

**Поспехаў!**

**246019 г. Гомель, вул. Савецкая, 104, філалагічны факультет, школа юнага моваведа і літаратара**

**[kastritsa@gsu.by](mailto:kastritsa@gsu.by)**